

ISSN 0130 — 8068

# ШОЛЬДЯ

3/2022

Заканчэнне рамана  
Уладзіміра Гніламёдава  
«Праўда жыве пасярэдзіне»

«Наша справа кніжная» —  
круглы стол, прысвечаны  
50-годдзю выдавецтва  
«Мастацкая літаратура»

Літаратура і жыщё ў лістах  
Івана Шамякіна

Віктар ІУЧАНКАЎ

## ЖУРНАЛІСТЫКА ЯК СІСТЭМА НАВУКОВЫХ УЯЎЛЕННЯЎ

У адкрытай інфармацыйнай прасторы журналістыка значна ўплывае на развіц-  
цё грамадства і асобы. Сучаснае грамадства ўцягнута ў медыйны працэс, і ў гэтым  
адлюстроўваецца кардынальна новая яго ўласцівасць. У новым камунікацыйным  
асяродку інфармацыя не столькі перадаецца і прымаецца, колькі фарміруецца непас-  
рэднымі ўдзельнікамі зносін. Укараненне інтэрнэту кардынальна перабудавала  
камунікацыю, а таксама змяніла прыярытэты ў адносінах паміж вуснай, пісьмовай  
і лічбавай формамі існавання мовы.

Журналістыка як сістэма навуковых уяўленняў усё часцей звяртаецца да спраб  
уключыцца ў праблемнае поле іншых навук. Справядлівая з гэтай нагоды заўвага  
пецярбургскага прафесара В. Сідарава. Адкрываючы на адных з Пецярбургскіх  
чытанняў панэльную дыскусію «Метадалогія даследаванняў журналістыкі і маса-  
вых камунікацый», ён вельмі дакладна зауважыў тое, што мы шмат чаго чэрпаєм у  
гісторыкаў, філолагаў, філосафаў, але мала што ім даем; прадстаўнікі іншых навук  
не жадаюць ці не могуць скарыстацца дасягненнямі тэорыі журналістыкі. Сапраўды,  
пакуль мы можам казаць толькі пра намеры навукоўцаў зірнуць на сумежныя сфery  
даследавання. Сёння назіраем прыкметы рэструктурызацыі медыйна-інфармацый-  
най прасторы, звязанай з глобальнай канкурэнцыяй паміж традыцыйнымі, сетковымі  
і інтэрнет-СМИ. Апошняя ствараюць умовы для фарміравання новай журналістыкі,  
становяцца ключавымі каналамі інфармавання грамадства. Сродкі масавай камуніка-  
цыі адлюстроўваюць эмпірычнае веданне (як аснову навуковага пазнання) і накірава-  
ны на рэфлексію грамадска-палітычных працэсаў сацыяльнай рэчаіснасці.

Праблемная сітуацыя, што склалася, заканамерная і мае гнасеалагічныя  
карані. Погляд на журналістыку як навуку шмат у каго выклікаў (выклікае і дагэ-  
туль) скепсіс. Прычына гэтаму размыты і, на жаль, сапраўды неўстаноўлены анта-  
лагічны статус гэтай навуки, што крыецца, відаць, у трывадзінстве журналістыкі як  
прафесійнай дзеянасці, метадалогіі творчасці і сферы навуковага познання.

На фоне IT-працэсаў у практычнай журналістыцы тэорыя часта з'яўляецца  
толькі запозненай рэакцыяй на тое, што адбываецца. Тэарэтыкі журналістыкі як  
вымушанае павінны быті прыняць дыгіталізацыю, што спарадзіла канвергенцыю  
СМИ. Цяпер гэта прыводзіць да канцэнтуальнай трансфармацыі рэдакцый і ў  
арганізацыйна-ўпраўленчым, і ў вытворча-тэхнагічным, і ў прававым, і ў мета-  
далагічным, і ў адукатычным планах.

Так, прафесар Алена Вартанава слушна адзначае: «У медыйдаследаваннях мы  
выяўляем сутыкненне фундаментальнасці і прыкладнога характару, аналізуючы  
практыку, не заўсёды ствараем тэорыю. Выкарыстоўваючы міждысцыплінарны  
падыход, вычляняем вузкія праблемы. І часта найбольш глыбокія меркаванні аб  
стане СМИ даюць практыкі індустрыі, а не аkadэмічныя даследчыкі. Гэта падкрэ-

---

*Іучанкаў Віктар Іванавіч* — загадчык кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання  
ў БДУ, доктар філалагічных навук, прафесар.

слівае той факт, што наша навука яшчэ не вельмі структураваная і невыразна бачыць свае межы<sup>1</sup>.

У эпоху інфармацыйнага грамадства праблема прызнання за журналістыкай права на тэарэтычную і метадалагічную, навуковую запатрабаванасць здаецца парадаксальнай. З'яўленне інфармацыйных тэхналогій, якія ўзарвалі свет і планамерна «пераўтвараюць яго ў віртуальны», было выкліканы менавіта тэхнолагічным характарам журналістыкі: трывгер постіндустрыйнага грамадства — камп'ютары — вывелі інфармацыйныя тэхналогіі на новы ўзровень, як некалі тэлебачанне, а яшчэ раней друк.

ІТ ахопліваюць усе аспекты вытворчасці, перадачы, захоўвання і ўспрымання інфармацыі. Змяненіца прафесійная роля журналіста: ён пераўясабляецца ў камунікатыўнага лідара, які мабільна фарміруе кантэнт-асяродак і кардынальна ўплывае на масавую свядомасць. Метады журналісцкай творчасці перажываюць якасныя змены ў бок яшчэ большай тэхналізацыі працэсу з аднаго боку і нарастання індывидуальнага з другога. Узнікае журналістыка меркаванняў: сёння мы гаворым пра персаніфікованасць сучаснага журналіста, роўна як і пра медыяцэнтрычнасць свету. Усё гэта адбываецца на фоне інтэграваных вучэнняў, інтэгральным звязком якіх з'яўляецца інфармацыя як інструмент познання рэчаінніці.

Вынайдзеная ў часы афінскай дэмакратыі і развітая антычнай рыторыкай мадэль камунікацыі docere — movere — delectare ў розныя эпохі пераасэнсоўвалася на свой манер. Часам з яе наўмысна выдаляліся складнікі, як гэта адбылося з апошнім у савецкія часы, дадаваліся новыя: напрыклад, ленінскае — «агітация і прапаганда», кампаненты амерыканскай пропагандысцкай мадэлі — «тэорыі даміно» і інш.

У інфармацыйнае стагоддзе роля медыя становіща лёсавызначальнай, яны цесна спалучаныя з раашэннем трывяды яшчэ антычнай рыторыкі: docere — паведамляць, інфармаваць, адукоўваць, пераконваць; movere — узбуджаць, падштурхоўваць, рухаць, падахвочваць да дзеяння; delectare — забаўляць, падладкоўваць, прыносіць асалоду, выйграваць сімпатыі. Іншымі словамі, журналістыцы наканавана сканцэнтравацца на трох фактарах: інфармуючы, даказваць праўдзівасць таго, пра што паведамляеца, чым заахвоціць аўдыторыю да вызначанага дзеяння, і, упłyваючы на яе эмацыйны стан, заваяваць сімпатыі, скіліць на свой бок.

Даследаванні журналісцкіх праблем у мінулы стагоддзі дамінавалі ў рэчышчы дэскрыптыўнай навукі, і перш за ўсё, гістарычнай. Для гэтага былі дастатковыя падставы: аналітыцы патрэбныя сістэмныя апісанні, класіфікацыйныя абагульненні эмпірычнага матэрыялу. Праблемна-аналітычная, тэарэтычная журналістыка (як сфера навуковага познання) развіваецца парадайнальна нядайна.

І ўсё ж усведамленне ў свеце неабходнасці культивавання навуковых інтарэсаў у галіне журналістыкі відавочна, сведчаннем чаго з'яўляюцца пошуки Міжнароднай асацыяцыі медыйных і камунікацыйных даследаванняў, хоць і тут, на думку дэкана журфака МДУ А. Вартанавай, «не сформуляваны адзіны падыход і няма агульной парадыгмы». «У нас, медыядаследчык, — разважае даследчык, — няма «формулды Эйнштэйна», якую прызнаюць усе. Хоць большасць навукоўцаў сыходзяцца ў тым, што ключавыя пытанні распрацоўваліся акадэмічнымі школамі ў ЗША, у Заходній Еўропе і найважнейшыя тэарэтычныя падыходы былі сформуляваны ў СССР. Пры гэтым Заходнія Еўропа дае даволі шырокі спектр напрамкаў — сканданаўскі, брытанскі, франкафонны, германацэнтрычны. І нават некалькі малых краін, такіх як Нідэрланды, Бельгія, Швейцарыя і Фінляндия, на думку гуру тэорыі масавай камунікацыі Д. МакКуйла, зрабілі дастаткова

<sup>1</sup> Паводле сайта [www.journ.msu.ru](http://www.journ.msu.ru).

значны ўнёсак у навуковую тэорыю». У выніку сцвярджаеца: «Сёння расейская навука аб журналістыцы і СМІ патрабуе абаўлення, мадэрнізацыі і інтэграцыі як сучасных парадыгмаў, так і тых, якія былі ў нас. Больш за тое, яна патрабуе інтэграцыі новых палёў, новых рэальнасцяў, якія ўзнікаюць вакол яе. Неабходны тэарэтычны і, як вынік, адукатыўны прарыў, таму што нашая акадэмічная тэорыя павінна вызначыць месца, функцыі і ролі журналістыкі ў сучасным грамадстве»<sup>1</sup>. Гэта становіца ў большай ступені актуальным для сучаснага грамадства, калі развіццё стратэгіі і мэт функцыянавання сродкаў масавай інфармацыі, паводзіны і каштоўнасцяў ўстаноўкі выданняў, тэлерадыёканалаў, інтэрнэт-крыніц і асобных журналістаў аказваюць уздзеянне на развіццё ўсяго грамадства больш, чым цыркуляры, больш актыўна, чым мастацкая літаратура, фармуюць маўленчыя паводзіны грамадства.

Журналістыка адаптуе навукова-практычныя веды да масавай свядомасці ў мэтах прыніцця апошнім мадэлляў паводзін, палітычных пераваг, культурных каштоўнасцей, маралі, этикі, эстэтыкі. Медыя культивуюць ідэалогію развіцця грамадства, журналістыка пранікае ва ўсе сферы жыцця людзей, яе пачатак заснованы на сумежнасці, міждысцыплінарнасці, і яна глыбока гістарычна.

Журналістыка ў сучасным разуменні навукі грунтуюцца на трох арыстотэлеўскіх кітах: філасофіі, палітыцы, рыторыцы. У далейшым класіфікацыі навук канкрэтныя кітавыя аспекты не з'яўляюцца. Аднак намінатыўнага абавязчэння журналістыкі ў іх не знайшла. Сёння гэта адлюстроўваецца ў сумежнасці журналісцкай навукі ў такіх усталяваных галінах, як гісторыя, філагія, паліталогія, сацыялогія. Пунктаў судотыку журналістыкі і іншых навук шмат, што асабліва відавочна выяўляеца ў яе кагнітыўнай сутнасці. Далягляд такіх даследаванняў відавочны. Інтэгравальнім пачаткам узаемапранікнення інтарэсаў журналістыкі і сумежных навук становіца кагнітыўны аспект, дзе медыядыскурс прадстаўлены ў якасці феномена, які змяшчае шырокое кола паказальнікаў на ўладкаванне грамадства, сацыяльныя і духоўна-маральнія прыярытэты яго развіцця.

Развіццё навукі аб'ектуўна прывяло да вызвалення ад дагматычнай палярызацыі апастэрэзыярызму (веданне, атрыманае з досведу) і апрыяярызму (дадоследныя веды). Апастэрэйёрнае веданне, якое атрымліваецца пры дапамозе пачуццёвага ўспрымання, мае выпадковыя харктар, яно заснавана на мінульым вопыце.

Сёння апрыяярасць трактуеца не як абсолютная незалежнасць ад досведу, а як метадалагічна і гнасеалагічна залежнасць вопытнага пазнання ад зыходных тэарэтычных прынцыпаў. Так, следствам пераходу ў лічбу стала фарміраванне медыяцэнтрычнага грамадства. СМК, асвятляючы жыццёвую працэсы, ствараюць інфармацыйны аналаг грамадства. У такім грамадстве віртуальная плоскасць становіца асноўным «быццём» чалавека. А збор, захоўванне, апрацоўка і распаўсюджванне актуальнай, сацыяльна значнай інфармацыі становіца адным з асноўных працэсаў у асабістым і сацыяльным вопыце.

У журналістыцы адбыліся рэвалюцыйныя змены, якія сёння актыўна, але няпоўна вывучаюцца з гледжання сістэмных прагнозаў. Дынаміка грамадскіх працэсаў, што базуеца на лічбавізациі, звязана з узмацненнем персаналізацыі асобы ў сеткавай прасторы і з адначасовым паслабленнем ролі традыцыйных інстытутаў у плане ўплыву і рэгулятара грамадской думкі. На жаль, тэорыя журналістыкі не паспявае асэнсаваць змены СМІ-прэцэсаў, што становяцца часткай агульнай медыясістэмы, базавым элементам якой з'яўляеца медыяканвергенцыя, а менавіта яна сёння вызначае стратэгічнае развіццё камунікацыі ў шырокім сэнсе.

Сучасны падыход да вывучэння журналістыкі як навукі заснованы на ўза-мавязанай сістэме творчых, культурных, гістарычных, сацыялагічных і іншых

<sup>1</sup> Паводле сайта [www.journ.msu.ru](http://www.journ.msu.ru).

сфер. У рамках гэтага падыходу журналістыку са сваім адасобленым прадметам і асобнай метадалогіяй можна разглядаць як самастойную гуманітарную навуку, што займаецца вывучэннем чалавечай прыроды і сацыяльнага асяродка. Асновы для гэтай навукі сфарміраваны на базе інфармацыйнай, камунікацыйнай і кіраўніцкай тэорый, якія ў метадалагічным плане часта прымяняюцца пры аналізе працэсу вытворчасці тэкстаў, іх апрацоўкі, захоўвання і размеркавання, гэтак жа, як і пры даследаванні ўзаемадзеяння адпраўніка і атрымальніка кантэнту.

У доследным асяродку існуе меркаванне, што практычная журналістыка па сваіх прынцыпах і функцыях як быццам капіруе навуку. У аснову такога сцвярджэння пакладзена падабенства ў вывучэнні і аналізе медыядзеяньня перад наступнай трансфармацыйяй у тэкст. Больш таго, журналістыцы дадзена магчымасць па-рознаму інтэрпрэтаваць рэальнасць.

Спалучэнне апастэрёўных і апрыёрных ведаў, а дакладней імкнення да іх, прыводзіць да фенаменальнай сітуацыі. Навукоўцы ў адзіночку фактычна не здольныя выпрацаваць адзіны падыход да журналістыкі і выбудаваць адзіную іерархічную сістэму ведаў. Нягледзячы на тое, што журналістыка, у першую чаргу, з'яўляецца практычнай сферай, яна ўсё ж мае прыкладную навуковую базу. Гэтае цеснае спалучэнне — тэорыі і практыкі — не дае магчымасці навукоўцам распрацаваць доўгатэрміновую тэорыю, якую можна прымяніць на практыцы. Тому тэарэтыкі павінны ўвесць час правяраць вынікі сваіх даследаванняў на эмпірыцы, якую могуць падаць толькі практыкі-журналісты. І тут зноў узнікаюць складанасці, бо паміж практыкамі-журналістамі і журналістамі-тэарэтыкамі можна назіраць адсутнасць паразумення і няздолнасць да ўзаемадзеяння. Гэта звязана з розніцай у інтарэсах і ў адносінах да професіі, якія і ствараюць разрыў у светапоглядзе гэтых дзвюх зацікаўленых па-свойму груп. Нават калі гэту проблему вырашыць, а такое збліжэнне сёння назіраецца, то ўсё роўна запатрабуе некаторы час для эмпірычнай праверкі тэорыі.

Імклівае развіццё медыягаліны патрабуе ад даследчыкаў пастаяннай увагі да змен, каб ужо на аснове парашуннай выявіць тэндэнцыі развіцця і пабудаваць больш-менш дакладныя прагнозы будучага СМК. Гэта паспрыяле пераадоленню крызісных з'яў у практычнай журналістыцы і прывядзе да далейшай эвалюцыі гэтага сацыяльнага інстытута ў бок узмацнення яго функцый.

Такім чынам, вострай неабходнасцю застаецца выпрацоўка сістэмнага падыходу. Пра гэта гаварылася даўно, але прызнанне важнасці такога падыходу нарастала па меры памяншэння значнасці традыцыйных сродкаў масавай інфармацыі і з'яўлення новых форм СМК. Трэба прызнаць, што вучоныя спазніліся з распрацоўкай сістэмы ведаў у галіне журналістыкі. Але нам ўсё роўна давядзеца знайсці адекватнае рашэнне гэтай задачы...

*Артыкул паступіў у рэдакцыю 7 студзеня 2022 года*

## РэзюмЭ

### Віктар ГУЧАНКАЎ

### Журналістыка як сістэма навуковых уяўленняў

УДК 070(06)

Журналістыка ў сістэме навук займае асабліве месца, што звязана з яе міждысцыплінарнымі харектарамі і нядаўнім усталіваннем у якасці самастойнага адгалінавання тэарэтычных даследаванняў. Вылучаецца ў кагнітыўным рэчышчы

як сфера навуковага познання, у прыкладным вызначаеца як тэхналогія вытвор-  
часці кантэнту і ў творчым — у якасці метадалогіі стварэння медыятэксту.

**Ключавыя слова:** журналістыка, камунікацыя, інфармацыйныя тэхналогіі,  
сістэма ведаў, метадалогія.

### Summary

Viktar IUCHANKAU

### Journalism as a system of scientific ideas

Journalism has a special place in the system of sciences, this is due to its interdisciplinary nature and its recent establishment as an independent branch of theoretical research. It is stood out in the cognitive sense as a sphere of scientific knowledge, in the applied sense it is defined as a technology of content production and in the creative sense as a methodology of media text creation.

**Keywords:** journalism, communication, information technology, system of knowledge, methodology.

